

ДЛЯ УСІМ, ШТО БЫТЬ

№ 15/22—9. ДУ—1976

МЕНСК

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІЦЬ ТАКІЯ...

Я. КУПАЛА

ГУТАРКА

ЦЭНТРАЛІЗАЦІЯ, ДЭЦНТРАЛІЗАЦІЯ І ДЭМАКРАТИЗАЦІЯ

У гісторыі савецкага грамадства нельга не зауважыць кіданя ад цэнтралізацыі да дэцэнтралізацыі і наадварот. Варта толькі прыгадаць яшчэ не забытая саўнаргасы і іх скасаванне, каб пераканацца ў гэтым. У чым па тут прычына?

Справа ў тым, што і цэнтралізацыя, і дэцэнтралізацыя з'яўляюцца формамі выражэння інтерэсаў розных сацыяльных груп нашага "бескласавага" грамадства. Калі так, то давайце разбярэмся, хто ў нас за цэнтралізацыю і хто за дэцэнтралізацыю.

Як гэта ні дзіуна, за цэнтрализациёй у нас стаіць самы шматлікі клас — працуны народ, хаця ад яе ён больш за ўсё і церпіць. Але гэта заканамерна. Забіты, падітычна адсталы народ здольны бачыць толькі непасрэдных сваіх прыгнітальнікаў, якіх ён лічыць сваімі галоўнымі ворагамі. Хто мае мала, той не хоча мець яшчэ менш. З гэтай прычыны народ баіцца, што у выніку аслаблення вышэйшай улады, яго найбліжэйшыя крывасмокі, не адчуваючы над сабой ніякага кантролю, яшчэ больш абнаглеюць і не будуть ведаць межаў у сваіх бясчынствах. Вось чаму такі народ будзе заўсёды алагатвараць моцную уладу і чакаць ад яе міласці і ратунку.

Аднак больш за ўсіх у цэнтрализме зацікаўлена бюрократыя, як партыйная, так і дзяржаўная. Гэта і зразумела. Цэнтралізацыя і ёсьць тая глеба, на якой буйна ўрастаете і пышна квітнёт бюрократичны чартападоб. Такім чынам, за цэнтрализм стаіць дзве самыя магутныя сілы, два самыя крайнія антыподы, інтерэсы якіх могуць так уродліва супасці толькі ва ўродлівым грамадстве: усемагутны творца бағацію і бяссільны юладар бяспрауж — працуны народ і усемагутная сваімі неабмежаванымі правамі і юладай бюрократыя. У гэтым і галоўная прычына таго, што цэнтралізацыя ўрэшце рэнты бярэ верх над дэцэнтрализмам.

Галојнымі носыбітамі ідеі дэцэнтралізацыі з'яўляецца гаспадарчая арыстакратыя: дыректары прадпрыемствау і саўгасау, старшыні калгасау і т.п. Яны толькі фармальна лічыцца прадстаўнікамі дзяржавы або выбраннікамі народа. Фактычна ж яны — поўнададыя гаспадары матэрыяльных багацціў краіны. А хто мае шмат, той хоча мець яшчэ больш. Валодаючы ўсімі багаццямі, гэта арыстакратыя жадае мець і поўную, неабмежаваную юладу. Дасягнучь яе можна толькі цераз дэцэнтралізацыю, г.зн. цераз аслабленне вышэйшай юлады. Ноўвайшымі феадалам удаеща сяды-тады дабіцца некаторых уступак у сваю карысць, але толькі ўступак. Дэцэнтралізацыі жадае і некаторая частка інтэлігенцыі. Часцей за ўсё гэта добрыя спецыялісты, якія творча працуе і якія свабодна могуць абыйтіся без панукання вышэй стаячых бірамратаў.

Як бачым, ні цэнтралізацыя, ні дэцэнтралізацыя не з'яўляецца сапраўдным выражэннем інтерэсаў працоўных. Яны усяго толькі формы суперніцтва даўших пануючых у нас груповак. Народу патрэбна самая широкая і паслядоўная дэмакратызацыя усяго нашага жыцця. Пакуль яе няма, датуль нельга нічога добра га чакаць. У дэмакратызацыі — наша выратванне.